


АБ УСІМ, ШТО БАЛДЬ

№ 18/25/—30.IU.1976

ТОЛЬКІ ГУТАРКА ХОДЗІЦЬ ТАКАЯ...

МЕНСК

Я.ЮПАЛА



СКАРГІ

Толькі Іван Мацвеевіч сеў за свой стол, як сакратарка Зіна прынесла яму цэлы стос пісьмаў. Ён неяк безуважна глянуу на іх і са страхам падумаў: "Зноў скаргі". Прайшло яшчэ не так шмат часу, як Іван Мацвеевіч працуе ў гэтай установе, а ужо адчувае ён нейкую стомленасць і расчараванне.

Яму прыгадаўся першы дзень яго працы тут. Тады ён з радасным пачуццём сеў за свой стол. Ён лічыў тады сваю новую пасаду, звязаную з разглядам скаргаў, найболын падыходзячай для яго. Яму думалася, што працуячы тут, ён прыміс людзям найбожайшую карысць, дапаможа ім дабівацца прауды. І калі у той дзень сакратарка Зіна прынесла яму скаргі, абыякава паклаўшы іх на стол і раўнадушна сказала яму: "Прагледзьце, калі ласка, гэтыя пісьмы і размешце, куды іх паслаць на разгляд", ён страшэнна абурыўся. Прауда, ён нічога тады не сказаў Зіне, толькі з нямым дакорам паглядзеў на яе і пра сябе з вялікай злосцю зазначыў: "Як яна пасмеха падумаць, што я некаму перадаверу разгляд скаргаў, адрасаваных мне. І як, наогул, можна дапускаць да такой важнай справы такіх лёгкадумных хлдзей, як гэта Зіна, хоць яна толькі і сакратарка". І ён стаў з найвялікай увагай чытаць пісьмы.

...А вось сёння прынесены скаргі не выклікалі жадания чытаць іх. Наадварот, глянуўшы на іх, адчуў нейкае унутранае држанне, якое з'яўляецца ў чалавека перад тым, калі яму трэба рабіць нешта непрыемнае. І прычинай гэтаму было не раўнадушна, якое з'яўляецца ў выніку прывычнай, нецікавай, аднастайнай работы. Не, прычинай гэтаму было іх бяссільле, бяссільле што-небудзь арабіць у гэтых бесперапынным патоку скаргаў, якія з дня ў дзень спякаюцца ў іх установу. Яны ўсюды. Яны усе запаланілі. Вось яны, прамумарованныя і акуратна падшытыя, ляжаць у неазлічовых папках, што забілі

сабою ўсе сталы і шафы. Іны сталі галоўнымі клюпатаамі слухачых установы, на разгляд іх траціца большая частка часу, па скаргах бываюць найбольш у камандзіроўках. І — дэіва: шток іх не змяншаецца, а ўсё больш павялічваецца. Здаецца, што ўсе людзі згаварыліся пісаць скаргі, што у іх няма іншых заняткаў, як гэты.

Іван Мацвеевіч стаў праглядаць прынесены Зімай скаргі, затрымліваючыся толькі на паасобных іх месцах.

“...Колькі старшыня перавярнулася, і ніводнага добра га. Толькі і ведалі, што будавалі сабе дамы у горадзе. І ціперашні не дешы...”

“...Сын з нявесткай завербаваліся на цаліну, а мене, старую і хворую, кінулі адну і голасу свайго не падаюць...”

“...Рабілі рамонт, а не зрабілі акна ў кухні...”

“...Наш брыгадзір з калгаснага поля прывёз некалькі вазоў аўса для сябе...”

“...Гэта не настаўніцы, а круцёлкі нейкія...”

“...Нам майстар толькі да тых добры, хто яго поіць, а хто не паставіць паўдітра, то са свету зживе...”

“...Мужык мой мала того, што ўсё працівае, дык якіе і б'е мене. А нядуна прывёу на нач сваю памбоніцу, а мене з дзецьмі з хаты выгнаў...”

“...Выменазванная учительница не желае учіць моего ребенка на русском языке, мотивируя это тем, что, мол, все дети учатся по-белорусски. Ну что же из того. Свободно можно школу преобразовать в русскую. Но этому противиться учительница. Она явная националистка...”

“...Дактароу шмат, а лячыцца няма ў каго...”

Іван Мацвеевіч не стаў болей чытаць і нявесела задумаўся: “Калі і я змагу разабраць гэтых скаргі і ці, каогу, змагу? За час сваёй работы ў гэтых месцах я фактычна не давёу да канца ніводнай скаргі”. Ён успомніў скаргу, якую яму прыйшлося разбіраць. Адзін калгаснік скардзіўся на брыгадзіра, які аблалу яго, старога чалавека, перад усімі, калі ён прыйшоу да яго папрасіць каня прывезці дроў. Узрушаны такой агінасцю, Іван Мацвеевіч адразу выехаў на месца. Ён спадзяўваўся, што лёгка справіца з брыгадзірам, даб'еца, каб яго адразу знялі з насады і аддаці пад суд. Але прыехаўшы у калгас, Іван Мацвеевіч адчуў адваротнае. Старшина калгаса, калі Іван Мацвеевіч паведаміў яму пра мету

свайго прыезду і спытуся, ці вядома яму аб гэтым выпадку, сказау, што калгас яго вялікі, і ён таму не можа ведаць пра ўсе дробязі. Паказаўшы кіуком галавы на мізенъхага чалавечка, дадаў: "Гэта па яго лініі. З ім і разбірайцеся". Маленькі чалавечак, з якім Іван Мацвеевіч пайшоу да брыгадзіра, аказаўся сакратаром арганізацыі. Ён пісклявым голасам гаварыў: "Гэта наш лепшы брыгадзір. Але у кожнага бываюць памылкі. Есьць яны і у яго".

На адзілленне Івана Мацвеевіча брыгадзір нават і не думаў адпірацца:

— А што ж ён такую яго... ідзе не у час за кемём. Што ён не бачыў, што ўсе коні былі заняты на нарыхтоўцы?

— Дык вы и магі і гэта сказаць яму ветліва, а не лаяць алонімі словамі.

— Усе вы шыбка граматныя вучыць. Паглядаеу бы я, што б вы храбрі, каб я тут не надрываўся. Вунь паставілі былі аднаго граматнага на маё месца, дык адразу збег са сваёю граматай. /Пазней Іван Мацвеевіч даведаўся, што гэтага брыгадзіра былі ужо аднаго разу знялі і на яго месца паставілі маладога агранома, але той цераз два тыдні ўцёк з калгаса.

Яшчэ больш адзівіу Івана Мацвеевіча той стары калгаснік, які пасаў скаргу. Даведаўшыся, чаго яго выклікалі, ён адразу змяніўся з твару і дрыжачым голасам стаў аднеквацца: "Я нічога не пісаў. Гэта, мусіць, нехта другі напісаў". А калі выйшаў брыгадзір, ён стаў выгаварваць Івану Мацвеевічу: "Што ж вы нарабілі, таварыш? Зараз ён мяне з'есць". Іван Мацвеевіч прапанаваў яму падаць на брыгадзіра ў суд. Стары зноў зблізеў і замахаў рукамі: "Ой, не! Я думаў, што вы без мяне што-небудзь зробіце яму. А так не. Ды трэба сказаць, што сабачая скунба ў яго, кожны на яго месцы такім стане..."

...Зазвінеу тэлефон. У трубцы Іван Мацвеевіч пачуў голас свайго начальніка: "Чаму затрымліваем разбор скарга? На цябе ужо паступіла скарга наконт гэтага. Давай не затрымлівай!" Хоць голас начальніка не быў строгім, наадварот, у ім чухася спагадлівасць, але Іван Мацвеевіч неяк адразу абмяк і захваляўся: "Вось яшчэ адна скрга". Яго ахапіў горкі роздум, усё здавалася адной суцэльнай скаргай. "Так і звар'яць можна", — з трывогай надумаў ён. — "Што ж рабіць?"

На пакоі праўніка Зіна, несучы, як і заўсёды, паперы. Гэта заставіла яго зноў успомніць перны дзень работы яго ў гэтай установе, калі Зіна яму сказала, падаючы паперы: "Прагледзьце і размешце, куды іх паслаць". "Вось і выхад. Так трэба і зрабіць", — раптую Іван Мацвеевіч. Паклаўшы перад сабом усе скаргі, якія былі у яго, ён начаў ставіць на іх рэвалюцыі, куды і каму іх паслаць. Рабіў ён гэта лёгка. Цяжкай было занесці іх Зіне. Ен Ужо ўявіў сабе, як яна акіне яго яхідным позіркам. Але ён памыліўся. Зіна абыякава ўзяла скаргі, сказаўшы: "Добра, Іван Мацвеевіч, я іх зараз жа адамлю". Ніколі яшчэ у сваім жыцці Іван Мацвеевіч не адчуваў такой падёгкі.